

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ**

Учреждение образования

**«Международный государственный экологический институт имени А.Д.
Сахарова»**

Белорусского государственного университета

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

КАФЕДРА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И РАДИОБИОЛОГИИ

**Анализ заболеваемости артериальной гипертензией в
Республике Беларусь и Минской области**

Дипломная работа

Специальность 1-33 01 05 Медицинская экология

Исполнитель:

студент 5 курса 52072 группы

заочной формы обучения _____ Стрельцова Анастасия Игоревна

подпись

Научный руководитель:

к.б.н., доцент

_____ Свирид Василий Дмитриевич

подпись

К защите допущена:

заведующий кафедрой ЭМ и Р

д.м.н., профессор

_____ Батян Анатолий Николаевич

подпись

МИНСК 2020

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: Анализ заболеваемости артериальной гипертензией в Республике Беларусь и Минской области: 50 страниц, 18 рисунков, 3 таблица, 29 источников.

Ключевые слова: артериальная гипертензия (АГ), артериальное давление (АД), сердечно-сосудистые заболевания

Цель работы дать эпидемиологическую характеристику заболеваемости и смертности от артериальной гипертензии по регионам Республики Беларусь и в УЗ «Борисовская ЦРБ».

Методы исследований: анализ и обобщение научной литературы; эмпирические и статистические методы исследования.

Полученные результаты и их новизна. Проанализированы современные данные белорусских исследований о закономерностях распространения артериальной гипертензии по территории Республики Беларусь и Минской области.

Степень использования. Результаты работы могут внедрены в образовательный процесс при изучении экологической медицины.

Область применения. Образование, экология, медицина.

РЕФЕРАТ

Дыпломная праца: Аналіз захворвання артэрыяльнай гіпэртэнзіяй ў Рэспубліцы Беларусь і Мінскай вобласці: 50 старонак, 18 малюнкаў, 3 табліца, 29 крыніц.

Ключавыя словы: артэрыяльная гіпэртэнзія (АГ), артэрыяльны ціск, сардэчна-сасудзістыя захворванні

Мэта працы: даць эпідэміялагічнае апісанне захворвання і смяротнасці ад АГ ў рэгіёнах Рэспублікі Беларусь і ў УЗ «Барысаўская цэнтральная раённая бальніца.

Метады даследавання: аналіз і абагульненне навуковай літаратуры; эмпірычныя і статыстычныя метады даследавання.

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Прааналізаваны сучасныя дадзеныя беларускіх даследаванняў аб заканамернасцях распаўсюджвання артэрыяльнай гіпэртэнзіі па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і Мінская вобласці.

Ступень выкарыстання. Вынікі працы могуць быць ўкаранёны ў адукацыйны працэс пры вывучэнні экалагічнай медыцыны.

Вобласць прымянення. Адукацыя, экалогія, медыцына.

ABSTRACT

Course work: analysis of arterial hypertension incidence in the Republic of Belarus and Minsk region: 50 pages, 18 pictures, 3 table, 29 sources.

Key words: arterial hypertension, blood pressure, cardiovascular disease

Objective: give an epidemiological description of morbidity and mortality from hypertension in the regions of the Republic of Belarus and in the UZ “Borisov Central District Hospital.

Research methods: analysis and synthesis of scientific literature; empirical and statistical research methods.

The obtained results and their novelty. The modern data of the Belarusian studies on the patterns of arterial hypertension in the territory of the Republic of Belarus and Minsk region are analyzed.

The degree of use. The results of the work can be implemented into the educational process in the study of environmental medicine.

Application. Education, ecology and medicine.